

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКИ
ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
РАШЭННЕ

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕШЕНИЕ

01.04.2014 г. № 3/2-РС
г. Мінск

г. Минск

Пасяджэння Савета БДУ
Аб выніках дзяржаўнай акрэдытацыі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Дзяржаўная акрэдытацыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (далей – БДУ, універсітэт) праходзіла ў перыяд з 11 па 21 лютага 2014 года ў адпаведнасці з загадам Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У заключэнні, падрыхтаваным камісіяй па дзяржаўнай акрэдытацыі, адзначаецца, што ў цэлым дзейнасць універсітэта ў галіне адміністрацыйнага кіравання і арганізацыі ўзаемадзеяння структурных падраздзяленняў прызнана здавальняючай.

Адукацыйны працэс цалкам забяспечаны вучэбна-плануючай і вучэбна-праграмнай дакументацыяй для ўсіх спецыяльнасцей. Арганізацыя адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне адпавядаюць нарматыўным прававым актам Рэспублікі Беларусь у сферы адукацыі, рэгулююцца ўнутранымі нарматыўна-распарадчымі дакументамі. Змест адукацыйнага працэсу цалкам адпавядае патрабаванням навучальных планаў і адукацыйным стандартам. Вынікі комплексных кантрольных работ у цэлым сведчаць аб дастатковым узроўні падрыхтоўкі.

У БДУ сабраны ўнікальны вопыт арганізацыі НДВКР, створана аб'ёмная навукова-інавацыйная інфраструктура. Структура і форма арганізацыі НДВКР і падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі адпавядаюць мэтам і задачам, якія стаяць перад універсітэтам у навукова-інавацыйнай сферы.

Універсітэт валодае кадравым патэнцыялам, здольным забяспечыць якасную падрыхтоўку спецыялістаў і высокі ўзровень навуковых даследаванняў і навукова-інавацыйнай дзейнасці. Сярод штатных выкладчыкаў 52,4 % маюць вучоныя званні і ступені.

Матэрыяльна-тэхнічная база ў цэлым, і ў тым ліку бібліятэчная, інфармацыйная, аздараўленчая, адпавядае патрабаванням, што прад'яўляюцца да ўстаноў вышэйшай адукацыі ўніверсітэцкага тыпу.

Ва ўніверсітэце створана і функцыянуе сістэма ідэалагічнай і выхаваўчай работы.

БДУ па сваім кадравым патэнцыяле, адміністрацыйна-арганізацыйнай дзейнасці, матэрыяльна-тэхнічнай, інфармацыйнай і бібліятэчнай базах, стане вучэбнай, навукова-даследчай, вучэбна-метадычнай, выхаваўчай работы, падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў цэлым адпавядае патрабаванням Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншым нарматыўна-прававым актам у сферы адукацыі, крытэрыям, што прад'яўляюцца да УВА ўніверсітэцкага тыпу.

Разам з тым камісія рэкамендавала для далейшага ўдасканалення дзейнасці ўніверсітэта і павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў прыняць меры па ўпарадкаванні структуры ўніверсітэта, аптымізацыі сістэмы яго кіравання, працягненню працы па ўдасканаленні вучэбна-плануючай і вучэбна-праграмнай дакументацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў новага пакалення. Перад універсітэтам пастаўлены задачы ў галіне навукова-даследчай дзейнасці, выхаваўчай і ідэалагічнай работы, абнаўленні і развіцці матэрыяльнай базы.

У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ **ВЫРАШЫЎ**:

1. Прыняць да ведама інфармацыю аб выніках акрэдытацыі БДУ.
2. Зацвердзіць План мерапрыемстваў па ліквідацыі заўваг і рэалізацыі рэкамендацый камісіі па акрэдытацыі.
3. Дэканам факультэтаў, дырэктару Інстытута журналістыкі правесці абмеркаванне вынікаў акрэдытацыі і выпрацаваць планы мерапрыемстваў па рэалізацыі прапаноў і заўваг.

Тэрмін выканання: да 1 мая 2014 г.

Старшыня Савета БДУ

С. У. Абламейка

Вучоны сакратар Савета БДУ

С. М. Ходзін